

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 1 (5977)

1 студзеня 1938 г., субота

ЦЕНА 10 КАП

3 НОВЫМ

годам,

таварышы!



НАПЕРАД, ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ!

Раздасна сустракае Савецкі Саюз — краіна пераможнага сацыялізма — новы тысячы дзевяноста трынаццаць васьмь год. Народом савецкай краіны ёсьць чым ушчыпляць мінулае 1937 год. З гонарам могуць яны аглядацца на пройшчыя шляхі. Гэта быў год бліскучых рэкордаў, дзевянацінага перамогі. Гэта быў год, калі слава СССР пацягнулася па ўсім свету. Высока над зямным шарам паднялі савецкія людзі пераможны чырвоны сцяг сацыялістычнай перамогі.

Гэта быў першы год Ставінскай Канстытуцыі. Яе светлыя прамени азарылі жыццё кожнага грамадзяніна краіны Савецкай.

Вялікая Ставінская Канстытуцыя, забеспечыўшая набліжаны ў савецкі працоўны год, узняла на вельмі высокую творчы энтузіязм мас, прабудзіла ініцыятыўны міленьняў; яшчэ мацней, яшчэ жывей забіўся пульс усеі нашай работы.

У адрозненне ад 170-мільянаў савецкага народа ўрачыста святкаваў 20-годдзе Вялікай Канстытуцыі сацыялістычнай рэвалюцыі, святкаваў, як самы дарэгі, самы лепшы дзень свайго жыцця. У гэты знамянальны дзень савецкія народы паднялі вышэй тых дзевянацінага савецкай узды, німілі, якія заважываюць у сорцы кожнага працоўнага агонь вялікай радасці, гордасці і шчасця.

1937 год увоўне ў гісторыю, як год збораў у першы Вярхоўны Совет на аснове самай демократычнай у свеце Канстытуцыі.

Вельмі перамога на выбарах Блока Савецкай і беспартыйных ярыя плавадала, што няма такіх сіл, якія маглі-б паўдараваць будынак сацыялізма, пахіснуць мадэрнізацыя савецкага народа, разарваць узды, навіязваючы партыю з міленьнямі працоўных мас.

На працягу мінулага года ўшыр і коўдзі развіццё стыханаўскага руху. Ён выдасягнуў публічных выдатных людзей, якімі на прагу ганарыцца наша краіна. Гэтыя людзі — Максім Масай, Іван Гудз, Цараў, Неспераў і іншыя — сапраўды бліскучымі дасягненні ўсёй дзяржавы вышчарпавалі магчымасці і рэзервы, якія хаваюцца ў сацыялістычнай гаспадарцы. Добра праправаў мінулае год савецкія людзі ля станкоў, дошчак, у шахтах, рудніках, на сацыялістычных палях.

Ужо да 1 вяршасці сацыялістычнай прамысловасці і транспарту выкаваў план другой стаўінскай пяцігодкі. За мінулае год прамысловасць дала прдукцыі на 103 мільярд рублёў, а ўзровень больш чым у 8 раз пераўзыхіла намеры.

Валова абар зерняных дасягнуў па СССР 7 мільярд пудоў. Каласцістая праца, стыханаўскі рух на палях, машынавая тэхніка забеспечылі высокую стаўінска-савецкага ўраджаі. На каласнях і соўгах палях прапуюць звыш 450 тысяч трактараў і 120 тысяч камбайнаў, не лічычы іншых машынаў. Каласныя ляд ярыя змаверыў свае вельмі перавагі перад старым ладом сельскай гаспадаркі. Паўнакроўным, сытым і раласным жыццём жыве калгасная вёска.

1937 год з'яўся годам рашучага выжывання траўіска-бухаранскай шпіёнаў, дыверсантаў, шкіднікаў, імянуўшыхся на заданню іх фашысцкіх гаспадароў з германа-японскіх разведкаў растаўраць у нашай краіне капіталізм, зноў падняць армію акупацыйна і рабства на шыю працоўных. Стрыбы ворага пацягнулі доўжы крах. Ужорены рашчымі лютаска-савецкага пленума ЦК ВКП(б), савецкі народ, пры запамозе слаўнай савецкай разведкі, узначаленай стаўіnskім наркомом тав. Нікалаем Гварычавым Бжовым, разграміў змяненні гветны фашысцкіх агентаў, выкураве ворагаў, як шаўхенных пануючых з усіх шчымаў.

Прамова таварыша Ставіна на Лютэ-

скім пленуме ЦК ВКП(б), якая з'яўляецца б'явой праграмай ральбы працоўных з ласучымакі капіталістычнага акружання, адыграла вельмі гістарычную ролю ў барацьбе савецкага народа за павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці, за анаалогію большэвізмам.

Яшчэ больш рэвалюцыйная пільнасць! Ні малейшай атасці ворагу! Такавы ўрокі мінула года, якія павінен швэра ўвораць жыны сумленны грамадзянін Савецкага Саюза. Канчатковы ўчысцішы савецкую алію ад фашысцкай пачысці, ад траўіска-бухаранскай мэраі, савецкі народ ідзе ўперад да яшчэ большых перамогі.

Новы 1938 год нясе з сабой новыя вельмі рашчыме пільнасці стыханаўскага руху ва ўсіх краях і абласцях СССР, новы магучы ўздым гэтага выдатнага руху, які падрывае новы дая пераходу ад сацыялізма да камунізма.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б), які стаў ля каласы стыханаўскага руху, які ўраваў і славіў яго, даў у сваёй апошняй паставе праграму далейшай барацьбы за рэагаванне стыханаўскага руху. На аснове гэтай праграмы стыханаўскія мэталы дзінючак стануць мэталы палых прадпрыемстваў і пяхаў, будуць шырыцца і расці ў адрозненне сацыялістычнай працы. Выжываюць партыя і вялікі Ставінскі, вырастаюць і ўмацняюцца стаўінска-савецкія пільнасці стыханаўскага пяхажа новай зоры высокай сацыялістычнай прадукцыйнасці працы.

Вышчым прадукцыі сацыялістычнай індустрыі ў 1938 годзе павінен ураваць супроць мінулага года на 15,3 проц. Такіх тэмпаў не ведала і не ведае ні адна краіна ў свеце!

Новы год будзе таксама годам далейшага гіганцкага развароту тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва як у сельскай гаспадарцы, так і ў галіне культуры. 1938 год будзе годам далейшага росту савецкіх людзей, росту талентаў і здольнасцей, акаляных у нашым вялікім народе. Сотні новых кіраўнікоў, выхаваных партыяй, адукаваныя з асцярозна рабочых і сялян. Лейшыя з лепшых партыйных і беспартыйных большэвікоў выбараны ў Вярхоўны Совет. Із жыццельнымі пераменамі Ставінскай Канстытуцыі ў краіне сацыялістычнай замакрэты бурна растуць новыя людзі, новыя таленты.

Савецкі народ сустракае 1938 год упэўненым і заўтрашнім які. Яму не пагражаюць голад і бесперадоў, якія сціскаюць у сваіх смартоных абдымаках міленьня працоўных у Германіі, Польшчы, Італіі, Японіі і іншых капіталістычных краінах. Яму не пагражае страшэнства аднаў эканамічнага крызіса, які зноў нарастае ў ЗША і іншых буржуазных краінах. Ён можа спакойна карыстацца палымі мірнай працы, не нясе якой атасці самай магучай у свеце Чырвонай Арміі. Поўны разгром чакана фашысцкіх пагнашчыкаў вайны, залічаныя крыжыё шматнакітуную Іспанію і Кітай, калі яны пасумеюць пасягнуць на заваяванні 170-мільянага народа, падрываць грынцы нашай свяшчэннай зямлі.

Чырвоныя краўдзкія зоркі будуць ашчэ арчэй заць на дзямным шарам, акалячкі міленьня прыгнечаных і абязлоўных усяго света на барацьбу з фашысцкімі мракбесамаі, на барацьбу за мір, хлеб і свабоду.

Першы новагодні тост савецкія людзі падняюць за тое, хто забеспечыў ім раласнае, спакойнае, творчае жыццё, за тое, хто ператварыў краіну Савецкай у першыстуную краўдзі сацыялізма — за найвялікашага чалавек у свеце, за таварыша Ставіна. Паў яго мудрым геніяльным вадзіцельствам савецкі народ у першым годзе трэцяй стаўінскай пяцігодкі заваяваў новыя перамогі, новыя рэкорды.

З новым годам, таварышы!

АУТВАРЭННІ НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА ПА ВАЕННА-МОРСКІХ СПРАВАХ СССР

Постанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Савета Народных Камісароў СССР

Павольны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісароў СССР паставілі:

1. арыць агульнасаюзны Народны камісарыят па ваенна-морскіх справах.
2. адаць у вяршэнне Народнага камісарыята па ваенна-морскіх справах ваенна-морскія РСЧА, вылучыўшы іх са складу Народнага камісарыята абароны СССР.
3. роднаму камісару па ваенна-морскіх справах СССР у пільнасьці тэрмін увесці НК СССР на зацьверджанне праект палажэння і структуры Народнага камісарыята ваенна-морскіх справах СССР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР **М. КАЛІНІН**,
Старшыня Савета Народных Камісароў СССР **В. МОЛАТАУ**,
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР **А. ГОРКІН**,
М.а. Краўдз, 3-ежня 1937 года.

АБ ЗАРДЖЭННІ Т. СМІРНОВА П. А. НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА ПА ВАЕННА-МОРСКІХ СПРАВАХ СССР

ГАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНУЧАГА КАМІТЭТА СССР

Цэнтры Выканаўчы Камітэт СССР паставілі:

Зацьвердзіць народнаму камісару па ваенна-морскіх справах СССР **армеецкага камісарыята ранга тав. Смірнова Петра Алексавіча**, аслабаўшы яго ад абавязку ўсіх народнага камісара абароны РСЧА і начальніка Палітупраўлення Чырвонай А.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР **М. КАЛІНІН**,
Секр. Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР **А. ГОРКІН**,
М.а. Краўдз, 30-я 1937 года.

Тав. ішоў Пётр Алексавіч нарадзіўся ў 1899 годзе. У партыю большэвікоў таў. Мехліс уступіў у сакавіку 1918 года. У партыю большэвікоў Смірною уступіў у сакавіку 1917 г.

У пач. сакавіка 1918 года таў. Смірною абавязан камісарам Паўночнага дзінючара па падаўленню кулацкіх контррэвалюцыйных паўстанняў.

У сьне 1919 года таў. Смірною назначэным камісарам 8-га Ураўнскага пяхажа. Таўрною адыграў у ралых Чырвонай Арміі ўсклонны фронт, потым на паўднёвым і на паўночным франтах. Цісканчыя грамадзянскай вайны таўрною выдзельна партыяна-палітычную работу ў ралых Чырвонай Арміі. Ён дзінючара Х в'ездзя партыі, прымаюць у дзінючара краўдзінага мянеж баявы асадуў таў. Смірною ўвоўне ў 1921 годзе ордэнам Чырвонай Ураўны, у Чырвонай Арміі таў. Смірною камісарам палка, брыгады, дзінючара карпусоў.

У сьне 1926 года таў. Смірною назначэным Раўнааасова і начальнікам дупраўлення Балтыскага флота. Воў 1935 года таў. Смірною назначэным начальнікам Палітупраўлення Леўігра ваеннай акругі. Тут ён праправаў чэрвеня 1937 года, потым быў назначэным начальнікам Палітупраўлення РСЧА, перасіў 1937 года таў. Смірною ўраўд перадак наместніка народнага камісарыона СССР.

Тав. Смірною а'здуўдэца дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР.

ПАЛІЗННЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ СІЮЗА ССР

29-я гэтага года пад старшыствам тав. М. Молатава адбылося чэрговае зьядно Савета Народных Камісароў ССР.

Сом СССР разгледзеў рал пдтываных з канчатковым зацьвердэньнем народнага адырача пана і дзінючара боджэта СССР на 1938 год, сама на першы квартал 1938 г.

Сом разгледзеў праект палізаўн структуры Нарнамутандія

АБ ЗАЦЬВЕРДЖЭННІ Т. МЕХЛІСА Л. З. НАМЕСНІКА НАРОДНАГА КАМІСАРА АБОРОНЫ СССР І НАЧАЛЬНИКА ПАЛІТУПРАУЛЕННЯ РСЧА

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНУЧАГА КАМІТЭТА СССР

Цэнтры Выканаўчы Камітэт СССР паставілі:

Зацьвердзіць тав. Мехліса Лева Захаравіча наместнікам народнага камісара абароны СССР і начальнікам Палітупраўлення Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР **М. КАЛІНІН**,
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР **А. ГОРКІН**,
М.а. Краўдз, 30-ежня 1937 года.

Тав. Мехліс Леў Захаравіч нарадзіўся ў 1899 годзе. У партыю большэвікоў таў. Мехліс уступіў у сакавіку 1918 года. У партыю большэвікоў Мехліс уступіў у сакавіку 1918 года. У партыю большэвікоў Мехліс уступіў у сакавіку 1918 года. У партыю большэвікоў Мехліс уступіў у сакавіку 1918 года.

У сьне 1919 года таў. Мехліс быў назначэным камісарам павяровыяй ударнай групы войск на паўднёвым фронтзе ў вяршэнне вятроў дзінючара. Задачай групы было фарбаванне Дняпра і авалоданне Кахоўка. Гэтыя баі пад Кахоўкам уаваўні ў гісторыю Чырвонай Арміі як алыя і напасаўнічых дэ старокаў.

За баявы асадуў ураўд узагароў таў. Мехліс ордэнам Чырвонага сціла. Пасля сканчыня грамадзянскай вайны таў. Мехліс выдзельна кіруючую работу, спачатку ў РСЧ, а потым у апарате ЦК ВКП(б).

Тав. Мехліс акачючў курс марксізма і Інстытут чырвонай прафесуры. Атрымаў званне доктара эканамічных навук.

З мая 1930 года таў. Мехліс — кіраўнік газеты «Правда». У апошні месяцы, адбывае з работай у «Правде», — агадчыкі адбывае друк і выдзельнаў ЦК ВКП(б).

Да 25-го года «Правда» ураўд узагароў таў. Мехліс ордэнам Леніна.

Тав. Мехліс — член ЦК ВКП(б) і член МК ВКП(б).

Тав. Мехліс выбран дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР.

ДА УСІХ СТАХАНАЎЦАЎ, РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЭРАў ТЭХНІКАЎ І СЛУЖАЧЫХ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАЎ

Са звароту стыханаўцаў харчовых прадпрыемстваў Масквы

Дарэгі таварышы!

Пад вялікім сцягам партыі Леніна — Ставіна працоўныя Савецкага Саюза сустракаюць 1938 год перамогамі савецка-гістарычнага азначэння.

Геніяльны праводзіць усяго працоўнага чалавечка таварыш Ставін ураўнена вяле савецкі народ да новых перамогі, да вялікага і культурнага жыцця ўсіх членаў грамадства — аб багатым прадуктаў.

Бесперапынны рост дабрабыту народных мас адрывае бязмежны магчымасці для выдзельнаў і аспажывання харчовых прадуктаў.

«...Сацыялізм можа перамагчы толькі на базе высокай прадукцыйнасці працы, больш высокай, чым пры капіталізме, на базе багатым прадуктаў і ўскага роўу прадметаў аспажывання, на базе заможнага і культурнага жыцця ўсіх членаў грамадства» (І. Ставін).

Мы, работнікі харчовай прамысловасці, разам з работнікамі лёгкай прамысловасці ў першую чаргу адказваем за хутчэйшае ажыццельненне гэтага ўказання таварыша Ставіна — аб багатым прадуктаў.

У рэзультате прасехаў стыханаўскага руху большасць харчовых прадпрыемстваў Масквы дзінючара выкаваў план 1937 г.

На харчовых прадпрыемствах стаўіні адыграла армію стыханаўцаў. Цэлыя брыгады, змены, цэхі прапуюць па-стыханаўска, дачы выдатныя ўраўд прадукцыйнасці працы і стыханаўскай аработкі. На перадавых маскоўскіх харчовых прадпрыемствах большасць рабочых перавыконвае новыя нормы выпрадоўкі. Так, на маскоўскім масамажынаце імя Мікаэля звыш 90 проц. рабочых выконваюць нормы. На канцэпскай фабрыцы «Краснай Октыбры» сарод 5-тысячнага калектыва толькі 85 чалавек не выконваюць нормы. Побач з гэтым на ралзе прахрыемстваў яшчэ не мала такіх рабочых, якія не выконваюць нормы выпрадоўкі.

Многа ішчэ ёсьць у харчовай прамысловасці навікарыстаных рэзерваў, велікі ашчэ на харчовых прадпрыемствах магчымасці павышэння прадукцыйнасці працы.

Пярэшні абавязак камандзіраў вытворчасці, стыханаўцаў, ударнікаў, усіх рабочых харчовай прамысловасці — па-большэвінску мабілізаваць усе гэтыя рэзервы, выжываюць усе гэтыя магчымасці ўздым прадукцыйнасці працы.

Таварышы! Мы заклікаем вас зрабіць 1938 год першы год трэцяй стаўінскай пяцігодкі, годам магучага ўздыму прадукцыйнасці працы, годам далейшага палізаўн якасці і асартымента харчовых прадуктаў, годам большэвіцкай барацьбы за звышненне стаўінскага ўказання аб багатым прадуктаў. Мы заклікаем вас прапаваць так, каб усеў народ, штоўзена ашчэнавачы якасць нашай работы, якасці нашай прадукцыі, дзаву добрую ашчэну.

Таварышы харчавікі!

Сацыялістычнымі адносінамі да працы, поўным выжываннем усяго рабочага часу, асавеннем стыханаўскіх мэталы работы забяспечым перавыкананне заданняў ураўд па павышэнню прадукцыйнасці працы. Шырай распаўсюджваць вопыт стыханаўцаў, перадаваць іметалы перавыкоўкі вытворчасці ўсім работным.

Наш стаўінік народом таварыш А. І.

Мікаэл вучыць работнікаў харчовых прамысловасці не спынаючы на рэкорд ночак-стыханаўцаў, а на паставе іх ту перабудоваў усяго вытворчага тэ пяхаць усіх рабочых да ўраўноўна без зыкоў. Задача камандзіраў вытворчым адырачамі кожнаму рабочаму стаць стыханаўцам.

«Трэба, каб былі не асобныя стыханаўцы, а цэлыя стыханаўскія брыгады і змены, цэхі і прадпрыемствы». (А. Мінаеў). Для выкаваўна гэтага неабходна, каб інжынера-тэхнічныя работнікі і гаспадарнікі сапраўды ўначалавалі ўсё развіваючыся стыханаўскі рух, уцяваччы ў яго ўсё новае і новае масы рабочых.

Таварышы харчавікі!

Настояна, штоўзена палізаўнае якасці і асартымент харчовых прадуктаў. Растучы дабрабыт народных мас выдзельнае новае культурнае запатрабаваўні і густы. Памятайце! Сапраўды стыханаўец той, хто прыдзе з высокай прадукцыйнасцю і дае высокай якасці прадукцыю.

Сапраўднае перадавае прадпрыемства тое, якое перавыконвае колькасныя планы і бесперапынна палізаўнае якасці сваёй прадукцыі, кляпоціна аб спажытку, задавальнае яго запатрабаваўні.

Таварышы харчавікі!

Настояна змагаўнае за ўмацаванне санітарна-гігіенічнага рэжыма на фабрыках і заводах харчовай прамысловасці. У вапных рудках — адырае насельніцтва.

Таварышы харчавікі!

Абесцім самую суровую вайну стра-таў, вярварскаму, неаканонаму выдзельнае саварыні. Кожны ашчэні процант страт пазбаўдае краіну мільянаў баяк кансерваў, тысяч тон мяса, пухры, рыбы, тысяч буталеў маала, вельмі-важкіх колькасці калітуных прадуктаў.

Таварышы харчавікі!

Маўнуць вытворчому дысцыпліну! Вышчым уздымаюць рэвалюцыйную пільнасць! Стыханаўскай работай забяспечым строгае захаванне вытворчых інструкцыі, рэпэтуру і стаўінартаў. Пакоўчым з палітычнай дысцыплінаю і ратэіўствам на вытворчасці, будзем зорка ахуваць нашы фабрыкі і заводы ад вараўных рук, не запустым ворагаў да харчовых прадуктаў.

Таварышы харчавікі!

Мы заклікаем вас высокая трымаль сціла стыханаўскага руху, па-большэвінску змаганні за выдзельнае і перавыкананне вытворчых панаў, за выдзельнае ўказання нашага любімага прадзавоў таварыша Ставіна аб багатым прадуктаў.

Зробім 1938 год, першы год трэцяй стаўінскай пяцігодкі, годам новага бурнага ўздыму стыханаўскага руху.

Няхай жыве вялікая партыя Леніна — Ставіна!

Няхай жыве наш пастаўнік і друг, любімы прадзавоў усяго працоўнага чалавечка Іосіф Вісарыянавіч Ставін!

Няхай жыве магучы масавы стыханаўскі рух!

Прыніт на агульнасаюзным сходзе стыханаўцаў - харчавікоў 28-ежня 1937 г.

ХРОНІКА

ЦВК і Соўнарком СССР зацьвердзілі ў ваенным азначні армейскага камісара 2-га ранга тав. Смірнова П. А.

ЦВК і Соўнарком СССР зацьвердзілі ў ваенным азначні армейскага камісара 2-га ранга тав. Мехліса Л. З.

